



СУЧАСНАЯ ЛІТАРАТУРА

А. У. ЖАРДЗЕЦКАЯ,

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітета імя Максіма Танка

СУЧАСНАЯ ЛІРЫКА КАХАННЯ

(матэрыял у дапамогу настаўніку па вывучэнні
сучаснай беларускай паэзіі ў XI класе)

Сучасная беларуская паэзія, традыцыйна багатая на таленты, шырока выяўляе разнастайныя аспекты быцця чалавека: шчодрасць яго душы, нацыянальную адметнасць харектару, прыгажосць і пераменлівасць прыроды і кахання. Сапраўднае каханне ўзвышае чалавека і робіць яго высакародным. Закаханыя мастакі стваралі свае найлепшыя палотны, кампазітары — незвычайнія мелодыі, а паэты — самыя ўзнёслыя радкі. Пісьменнікі складаюць каханню вечны гімн, усладуяють яго як найвышэйшае прайўленне гуманізму і высакароднасці чалавека.

Тэма кахання як жыватворнай крыніцы духоўнага і маральнага вобліку асобы у сучаснай беларускай паэзіі звязана з імёнамі Генадзя Бураўкіна, Янкі Сіпакова, Ніла Гілевіча, Алега Лойкі, Яўгеніі Янішчыц, Еіны Мацяш, Галіны Каржанеўскай, Дзануты Бічэль, Таісы Бондар, Веры Вярбы, Раісы Баравіковай, Генадзя Пашкова, Алесія Пісціманкова, Леаніда Дранько-Майсюка, Эдуарда Акуліна і інш. Так званая жаночая паэзія вызначаецца «глыбокай спавядальнасцю і багатая на эмацыянальна-псіхалагічныя адценні пачуцця. Я. Янішчыц выпівае інтymныя пачуцці з жаночай сардэчнай прачуласцю і светлай тугой, свет кахання ў Т. Бондар афарбаваны смуткам, у ім шмат пакутных перажыванняў, у Н. Мацяш пачуццё кахання — гэта высокі і таемны дар, філасофія духоўнай неўядальнасці і прыгажосці быцця, Р. Баравікова — уся ў эмацыянальной парывістасці, трапяткіх прадчуваннях і пошуку ўнутранай лагоды...» [5, с. 44].

Паэтычны голас Раісы Баравіковай найбольш ярка, глыбока і натуральна раскрыўся менавіта ў любоўнай лірыцы. Вершы пра

каханне змешчаны ў кожным зборніку паэтэсы, пачынаючы з першага «Рамонкавы бераг» (1974), і ў наступных «Слухаю сэрца» (1978), «Такое кароткае лета» (1981), «Адгукнуся голасам жалейкі» (1984), «Каханне» (1987), «Пад небам першага спаткання» (1990), «Люстэркі для самотнай» (1992), «Сад на капялюшыку каханай» (1997), «Дрэва для райскай ляшткі» (2007). Усе яе кнігі — своеасаблівая жыцьцяспадыя кахання, у якой увасоблены самыя розныя адчуванні і адценні любоўных пачуццяў, розныя перыпетыі і моманты ва ўзаемаадносінах Яго і Яе: ад першага позірку, першага спаткання, першага дотыку да першага няўважлівага слова, першага непаразумення, душэўнай астыласці і ростані.

Жанчына ў творах Раісы Баравіковай часта не адчувае сябе па-сапраўднаму шчаслівай. Яна змагаецца з адзінотай, але не заўсёды можа пазбегнуць яе. У лірычнай герайні Баравіковай найчасцей гэта адзінота духоўная, калі адсутнічае еднасць з тым, хто знаходзіцца побач. Паэтэса пераважна гаворыць пра асабістас, перажытае, адчутае. Менавіта шчырасць, асабовасць і аўтабіяграфічнасць складаюць жыццёвую сілу і моц яе таленту. Невыпадкова вобраз лірычнай герайні ў паэзіі Р. Баравіковай вельмі падобны да вобраза самой аўтаркі.

Лірычная герайні зборніка «Рамонкавы бераг» — наіўна-даверлівая, эмацыянальна-рамантычная, «дзяўчынка на шары», для якой жыццёвые праблемы ўяўляліся несур'ёзнымі, дробязнымі, часовымі. Таму да сапраўднага разумення жыцця яна ішла праз ваганні і сумненні, праз памылкі і страты:

Не прашу ні ў кога вернасці,
бо сама не без віны,
адпушчу цябе без рэўнасці
за далёкія млыны.

З хаты выбегу, здзіўлёнай,
паглядзець на кругаверць,
скажуць людзі: «Улюбёная,
а ідзе, нібы на смерцы!»

(«Не прашу ні ў кога вернасці...».)

Шэраг вершаў на тэму кахання ўжо ў першым паэтычным зборніку быў напоўнены яго спрадвечнымі спадарожнікамі — матывамі смутку, душэўнай тугі, самоты сэрца. Гэта вершы «Няўжо ўсяму цяпер канец...», «За сябровак сваіх сталейшай...», «Зімовыя настроі», «Калі я з сябрам...», «Маё імя адыдзе ў Лету...» і інш.

Дамінантнымі матывамі другой кнігі Раісы Баравіковай «Слухаю сэрца» з'яўляюцца чысціня і святасць кахання, адзіната, самаахвярнасць жанчыны. Многім вершам уласціва драматызацыя ўзаемаадносін паміж лірычнымі героямі праз нейкае фатальнае непараразуменне («Восеньскі сад», «Не тое гора, што гарчыць...», «Якая справа да пары...», «Павер, каханы, я — ў даўгу!...» і інш.). Гераіня Баравіковай — гордая і самаадданая жанчына, гатовая да самаахвярнасці ў каханні:

Не маю права на дакор,
свайм каханнем ахвярую
і нават восені дарую
сляпое ззянне стылых зор

Бо не спазнаць ніколі
кароткага кахання ўпотай,
цана якому — адзіната,
наканава яя давай.

(«Павер, каханы, я — ў даўгу!...».)

Каханне ў вершах Р. Баравіковай заўсёды палымнае, страснае, складанае. Пры любых абставінах яно ўзвышае, упрыгожвае жанчыну як вонкава, так і духоўна. Адметнае месца ў творчасці паэтэса займае паэтычны зборнік «Каханне», вершы якога адлюстроўваюць не-паўторны свет душы нашай сучасніцы, яе гарманічнае ўспрыніяцце жыцця:

Танюткай вольхі выгінасты ствол
гайдаецца, бы сто ражкоў зайграла...
Толькі тады і бачна хараство,
калі душа адценні ўсе ўвабрала.

(«Дзіўлюся, нібы рэдкай навіне...».)

На думку паэткі, каханне толькі тады здольнае перайначаць, узвысіць чалавека, калі яно асвечана душэўнай шчырасцю: «Гляджу на ўсё вачамі маладымі, // І гнёўнымі, і добрымі ўдвая... // Каханне і прыніціць, і...: узніме, // пакуль у ім жыве душа мая» («Казаў мудрэц: яно — і нараканне...»). Усім пафасам гэтага зборніка паэтэса падводзіць чытача да высновы, што без кахання жыццё не мае сэнсу. Толькі каханне дае чалавеку крылы для шчасця, каб ён мог узляцець высока ў неба і адчуць усю прыгажосць жыцця: «Ты мне вярнуў ізноў натхненне, // бязмежнасць неба і зямлі» («О, я не ў сон глухі закута...».)

У кнігах выбранай лірыкі «Люстэрка для самотнай», «Сад на каплялошыку каханай», «Дрэва для райскай птушкі» паэтычнае слова Р. Баравіковай загучала больш роздумна. Паэтэса імкнецца асэнсаваць тонкія нюансы сваёй пацуціўласці: «Есць і ў пацуціцах нашых межы, — // свой час згасання і агню» («Напэйна, мне не прыдалось»). Лірычнае герайні Раісы Баравіковай вылучаецца «зауседнай элегантнасцю, выкшталцочага», сапраўднай жаноцкасцю <...> Яна то ка лётаць у аблоках, як герайні народных балад, прасіць пёркі ў птушак і з імі ляцець да каханага, аднак не заўсёды яна з радасцю пазбаўляецца свайго цялеснага пачатку, бо і душа, і ўсе яе праяўленні, увасобленыя ў танчайшых зрухах, абумоўлены ў пэўнай ступені і матэрыйальна-фізічным. Яна бачыць пэўную небяспеку ў tym, калі хто-небудзь хоча адысці ад сацыяльной нормы, як і ў tym, што зямное прыцягненне паступова змяншае лёгкасць палёту ў мірах і наяве» [13, с. 11].

Паэтэса пераканана, што душа — нязведеная «скарбонка пацуціця», а сэнс чалавечага існавання — адорваць цеплынёй сэрца і духоўнасцю іншых:

Хай цела — тлен...
Ад тлену не прыбудзе,
ды вырвецца калісь на волю дух!
І што з душы аддаць паспею людзям,
яно і ёсць быцця адвечны рух.
(«Жыву, і дзякую, не ў прасторы голай...».)

Паэзія Раісы Баравіковай — шчырае споведź жанчыны з чыстай і светлай душой, яна з даверам і адкрыласцю гаворыць пра асабістасць, самае патаемнае. Вызначальныя рысы яе лірычнай творчасці — эмацыянальнасць, пацуціўласць і разам з tym прастата і пазнавальнасць вобраза. Яе вершы яшчэ раз

СУЧАСНАЯ ЛІТАРАТУРА

даводзяць, што сапраўдная лірыка — сіонім такіх паняццяў, як «душа» і «любоў да жыцця».

Тэма кахання ў значнай ступені абумовіла духоўна-эмацыянальнае аблічча паэтычнай творчасці Алега Лойкі і Ніла Гілевіча. Глыбінёй адчуванняў, душэўнай усхвалявансцю вызначаецца інтывімная лірыка гэтых аўтараў.

Алег Лойка — паэт, які валодаў асаблівым лірычным талентам — пранікнёным бачаннем свету, здольнасцю ў самым звычайнім убачыць сапраўдную паэзію нашага жыцця. Сваімі творамі ён настройвае чытача на хвалю нейкай асаблівай спагадлівасці, даверлівай шчырасці. Яго лірычны герой умее радавацца жыццю, верыць у шчасце, у будучыню, у сапраўднае каханне. Ён, як і сам паэт, у сваёй галоўнай сутнасці — рамантык, летуценнік, прыветны і сардэчны чалавек з бязмежнай любоўю да роднага краю. Пісьменнік-гараджанін, родам са сладкага горада Слоніма, Алег Лойка з незвычайнім натхненнем і майстэрствам апаказаў найпрыгажэйшую беларускую прыроду, глыбока выявіў непасрэднасць і шчырасць інтывімных пачуццяў.

Істотная рыса вершаў пра каханне А. Лойкі — іх аўтабіографічная аснова. Паэт пражыў доўгасць і пачаслівае жыццё з каханай жанчынай, з якой пазнаёміўся яшчэ ў школе. Менавіта Ліліі Іванаўне прысвечана большасць іншых вершаў, якія ўяўляюць сабою ўзвышшулое споведзь душы і сэрца паэта. Гэта вершы «Каханне», «Калі ў дарозе ты...», «О чым многа табой мне дадзена...», «Заўсёды трошкі таямніцай...» і інш.

Вялікі ўплыў як на аўтабіографічную Алега Лойкі ў цэлым, так і на яго інтывімную лірыку зрабіў Максім Багдановіч, даследчыкам творчасці якога ён быў. Каханне ў паказе М. Багдановіча — светлае пачуццё, якое выяўляе багацце ўнутранага свету чалавека, узвышшае яго. Культ духоўна-эстэтычнага, уласціві творчасці Багдановіча, мы можам назіраць і ў многіх паэтычных творах А. Лойкі. У вершы «Заўсёды трошкі таямніцай...» А. Лойкі, як у «Рамансе» М. Багдановіча, персаніфікаваны вобраз зоркі ўвасабляе ідэальнае, узвышшанае, загадковое ў сведзе:

Заўсёды трошкі таямніцай
Была ты для мяне і ёсць:
Чагосьці светлага крыніцай,
Перад якім я — толькі госць.

Прывабнай зоркай з яснай высі
Сышла ў мае сямнаццяць год.
Узяць пад ручку баючыся,
Цябе праводзіў да варот.

Ты мне і сёння — таямніца,
І, можа, шчасце ў тым і ёсць,
Каб не напіцца з той крыніцы,
Перад якой ты — вечны госьць!..

Верш «Каханне» вызначаецца адметнасцю вобразных асацыяцый і парыўнанняў, з дапамогай якіх лірычны герой перадае захапленне вонкавай і душэўнай прыгажосцю сваёй каханай:

Я быў бы коласам без зерня,
Без яблык садам, і вуллём
Без пчол, і яварам без ценю,
І нерассветленым углём, —
Калі б з табой мы разышліся.

Няхай у тры рады каменне,
Бярвоне — у чацвёрты рад, —
У чаймікчэйшы пух абернє
У ёздзіны твой пагляд.

А быў бы больш уважны месяц,
Што будзіць сонна паміж хмар,
Цябе ўбачыўши, на месцы
Прастояў бы сем дзён запар!..

У гэтых вершы ідэалізація вобраза каханай адбываецца з дапамогай персаніфікаванага вобраза месяца, аднаго з найбольш распаўсюджаных сімвалаў у беларускай любоўнай і вясельнай паэзіі.

Інтывімная лірыка як адна з найважнейшых праяў чалавечых пачуццяў прысутнічае ва ўсіх паэтычных зборніках А. Лойкі, пачынаючы ад першага «На юначым шляху» (1959). Яна хвалюе сваімі прачулымі інтанацыямі і ўнутранай даверлівасцю ў наступных кнігах паэта: «Задуменныея пралескі» (1961), «Дарогі і летуценні» (1963), «Каб не плакалі кані» (1967), «Калі ў дарозе ты...» (1971), «Шчырасць» (1973), «Пачуцці» (1976), «Скрыжалі» (1981), «Трэці золак» (1993), «Ушанаванне» (2001) і інш.

Лірыка кахання Алега Лойкі — паэзія высокіх і светлых пачуццяў. У ёй вельмі тонка ўвасоблены духоўны свет аўтара, яго ўражанні, хваляванні, мроі:

Усміхніся!..
Растане стома,
Знікнуць спрэчкі навечна недзе,

І зноў здасца мне:
 не дадому
У трамваі запозненым едзем.

І кладуцца мне рукі на плечы,
Заміраюць замныя ўсе гукі,
І хоць ты мне «кахаю» не шэпчаш,
«Я кахаю» гавораць руки.

І хоць цемра завулкам лъеца,
Бачу ўсмешку тваю,
І з уzechай
Тваё шчасце ва мне аддаецца
Наймагутнейшым, светлым рэхам.
(«Усміхніся!...».)

Гэты верш вабіць сваёй эмацыянальнай паўнатою, чалавечай адкрытасцю і выяўляе рамантычнасць ва ўзаемаадносінах герояў, нязмушанасць лірычнага перажывання.

Як і ва ўсёй сваёй творчасці, у лірыцы кахання А. Лойка імкненцца да выкарыстання народных пээтычных форм і вобразаў. Народны верш з яго імклівым рытмам, выразнасцю і мілагучнасцю найбольш адпавядзе тым патрабаванням, з якімі пээт ставіцца да будовы сваіх лірычных твораў. Народна-песенныя інтанацыі выразна гучаць у вершах пээта «Буслінае пяро», «Вербы над ракой», «Секла яна дровы...», «Суніцы», «Я зноў гаворжаны...» і інш.

Празрыстым, песенна-плаўным лірызмам прасякнуты верш «Воблачка»:

Толькі і было таго,
Што са мной праціла,
Галава, як воблачка,
На пляче лягла, —

Воблачка бялявае,
Летуценае,
Мілае, ласкавае,
Мяккапеннае...

Не стрымаў я воблачка,
Удалеч паплыло.
Мо было ты, воблачка,
Можа — не было?..

Уесь духоўны кантэкст інтымнай лірыкі А. Лойкі звязаны з народным складам яго пээтычнага мыслення. У вершы «Буслінае пяро» вобраз буслоў увасабляе светлае, чыстае каханне і сапраўднае шчасце сямейнага жыцця — самая значная маральныя каштоўнасці

народнага жыцця. Уплыў народнай творчасці, песеннай стыхіі выяўляецца ў Лойкавай лірыцы кахання і ў тым, што паміж прыродай і людзьмі існуе чулая духоўная сувязь:

За ракою, дзе ўчора
Снег вясна вяла,
Сёння залатое мора —
Лотаць расцвіла.

.....
Нібы сонца, лотаць тую
Пад тваім акном
Распалю я, рассцялю я
Яркім дываном...
(«Лотаць».)

Лірычны герой пээта жыве ў гармоніі з навакольным прыродным светам, які значна ўплывае на глыбіню чалавечых узаемаадносін. Каханне набывае асаблівую прыгажосць, калі яго носьбіты выяўляюць і глыбінную любоў да роднага краю:

І я ўсё больш люблю сняжок і траўку,
Буслоў у небе, на асфальце — вераб'ёў.
Нічто ўжо мне на свеце не забаўка,
Усё — маё жыццё, мая любоў.
(«Лічыць мы пачынаем мімаволі...».)

У многіх вершах А. Лойкі («Калі б табе я зрадзіў раз...», «Як пахне ў руках тваіх яэмін...», «Паўжыцца з таго, што за плячыма...», «Для нас адных чаромха адцвіла...», «О як многа табой мне дадзена...») лірычны герой праз гады праносіць юнацкія ўспаміны аб першай сустэречы, «аб каханні вясновым, як птушак прылёт», аб тым, «як каханне ў руках тваіх яэмін — майго юнацтва вясновага ўспамін». У яго душы не ўзнікае ні краплі сумнення ў вернасці каханай: «...І рады, // Што ў сэрцы ані краплі зрады!..» («Калі б табе я зрадзіў раз...»).

Адметным сваёй вобразнасцю ў інтымнай лірыцы А. Лойкі з'яўляецца пээтычны цыкл «Скрыжаль кахання» са зборніка «Скрыжалі». Любоўнае пачуццё ў большасці вершаў гэтага цыкла раскрываецца як радасць быцця — нягледзячы на ўсе душэўныя хваліванні, якія прыносяць чалавеку, яно ўзвышшае над будзённасцю і побытавай прозай. Пачуццё кахання ў момант сваёй найвышэйшай праявы глыбока раскрыта ў вершы «Сэрца песню пяе...»:

Чуеш, сэрца пяе, сэрца песню пяе...
Хто пачуе яе, зразумее яе?
Ты падай мне нясмелыя рукі твае —
Для цябе, аб табе сэрца песню пяе...
.....

СУЧАСНАЯ ЛІТАРАТУРА

Зорку — зоркай, зарою — зару назаву,
Сінім шчасцем — бясхмарных нябёс сіняву,
Надазёрныя сосны, што ў небе шумяць, —
Дзе ж мне слова знайсці, усё тое назваць,
Што нам ясна з табою
з паўслова?..

Сэрца песню пяе, рэхам слова звініць,
Што табою жыве, што табой будзе жыць,
Ты пачула яе, зразумела яе?..
Я кранаю нясмелыя руки твае,
Замаўкаючы на паўслове...

У вершы «Для нас адных чаромха адцвіла...» радкі пра кахранне зачароўваюць тонкімі адценнямі чалавечай душы і харастром фізічнага адчування. Тут паралельна раскрыты радасць пачуцця і сум расстання.

Цудоўным узорам лірыкі кахрання А. Лойкі з'яўляецца верш «У жыце каласістым сцежка гіне...»:

У жыце каласістым сцежка гіне,
На ёй хусцінка васільком мільгне,
А за дзяўчынай хтось, як за багінай,
Ідзе
і каласы к сабе
хіне...

Любуюся... А як жа быць іначай?..
Нішто яе, высокай, не трывож!..
За ёй пайшоў, бы па вуглях гарачых,
Па айсбергах ільдзістых — басано!..

Акрамя глыбокіх пачуццяў, якімі прасякнуты гэты верш, у ім шмат якіх з'яўленчых фарбаў і сімвалічных вобразаў. Аўтар паэты зуе прыгажосць і духоўную чысціню маладой дзяўчыны, якую ён прагнусувае з васільком. Гэта кветка здаўна ў беларусаў з'яўляецца сімвалам чысціні, цнатлівасці і прыгажосці. У такім жа семантычным плане выкарыстоўвае паэт вобраз васілька і ў вершы «Ты кашулю мне вышый». Лірyczны герой просіць сваю кахраную вышынку яму кашулю «палявым васільком»:

Ты кашулю мне вышый
Палявым васільком,
Чырванейшым ад вішань
Пераплёушы сцяжком.

Хай квітнее, блакітны,
Бы нябёс навізна,
Як зямля, старажытны,
Малады, як вясна.
.....

Хай ён жыта не цесніць,
Ды квітнее ў вяках
Ля асфальту і ў песнях
І ў дзяўчоных руках!..

У гэтым творы адчуваецца глыбокая зніванасць паэтычнага радка з фольклорнай асновай. Разам з tym аўтар працягвае традыцыі М. Багдановіча ў развіцці эстэтыкі красы. Верш А. Лойкі сваім зместам пераклікаецца з «Апокрыфам» славутага паэта-класіка, які, сцвярджаючы, пытаваў: «Бо нашто каласы, калі няма васількоў?»

Ёсць у Алега Лойкі і шэраг твораў, якія радуюць і хвалююць шчырым настроем, тонкім гумарам і адначасова народнай напеўнасцю. Гэты гумар, а таксама значная доля самаіроніі як бы ўраўнаважваюць паэтычнае захапленне, замілаванне, што часам набліжаюцца да сэнтиментальнасці. Гэта такія вершы, як «Секла яна дровы...», «Жыў закаханы студэнт», «Эх, і звонкія ў чэрвені...», «Капрыза», «На вяселле» і інш.

На пэўны погляд, верш «Секла яна дровы...» здаецца будзённым, жыццёвым, пазнавальным, але толькі ў ім зямной паэзіі і светлага харастра:

Секла яна дровы,
Пень стары яловы,
Сякера тупая —
Сілы не хапае.

Пень стары яловы
Вымучыў дзяўчыну,
Зграбнай, чарнабровай,
Як не памагчы ёй?!

Трэскі яна брала,
Нібы мак, палала.
«Зайдзеце мо ў хату?..» —
Ціхенька спытала.

.....
Затрашчай у печы
Пень стары яловы.
За сталом вялі мы
Ціхія размовы;

Выгараў і вытлеў
Пень стары яловы...
.....

Кожны дзень з пары той
Я сяку ёй дровы!..

Паэт з дзіўнай лёгкасцю і непасрэднасцю абыгрывае звычайную вясковую ситуацыю, з якой пачынае нараджацца сапраўднае кахранне.

Такім чынам, інтывмная лірыка Аллега Лойкі вызначаеца высокай культурай, мастацкім густам, шматтранным выяўлением свету пачуццяў. Шчырасць душы і аўтабіографічнасць як тэматычныя і стылёвые рысы большасці вершаў пра каханне раскрываюць жыщёвую і сардечную глыбіню яго пазіі, тонкі лірычны талент. Яго творчасць, нібы сонечнае свято, выпраменявае ў душах і сэрцах людзей веру, надзею і светлулю любоў.

У творчасці Ніла Гілевіча тэма кахання, у параўнанні з грамадзянскай-патрыятычнай і філасофскай лірыкай, выяўлена не так шырока, але яго таксама можна назваць песьняром кахання, які раскрыў прыгажосць і глыбіню пачуццяў да жанчыны. Як адзначае А. І. Бельскі, «лірыка кахання Н. Гілевіча — гэта мілагучнасць слова, тонкі водар любоўнага хмелю, узнёсласць і асвечанасць воблікам каханай» [4, с. 135], якая, як і ў М. Багдановіча, успрымаеца як мадонна, багіня:

Мілая! Што ты ў мяне адабрала!
Ці разумееш ты гэта сама?
Штосьці такое, што сэнсу не стала.
Што ні задумаю — сэнсу няма!
(«Мілая! Што ты ў мяне адабрала!...»)

Вершы пра каханне, напісаныя з 1953 па 2003 г., склалі пээтычны зборнік Ніла Гілевіча «...І плямы на табе няма» (2003). Гэту ю книгу ён прысвяціў жонцы Ніне Іванаўне — сёй добрай музе, вернай спадарожніцы жыцця. У прадмове аўтар піша: «Гэтую кніжку я прысвячаю Жанчыне, з якою іду поруч — і раслігоды і радасці жыцця — ужо амаль гаўстагоддзя. Прыйсвячаю з пачуццём любові і ўдзячнасці. Калі б не яна, я не зрабіў бы і галавіты таго, што зрабіў — і ў літаратуры, і ў тавуцы, і ў грамадскай чыннасці. У кнізе Святога Післьма “Песня песьняў Саламонавых” калісьці, яшчэ ў студэнцкія гады, вычитаў: “Ты ўся прыўкрасная, абранніца мая, і плямы на табе няма”. Менавіта гэтыя слова прыйшлі мне на памяць, калі думаў, як назваць свой маленькі “лірычны раман”» [9, с. 3]. Гэты маленькі лірычны раман у вершах напоўнены вялікім каханнем творцы, асветленым узнёслым пачуццём.

У пазіі Н. Гілевіча адбіліся розныя душэўныя станы — ад пачуцця закаханасці, акрыленасці каханнем, удзячнасці каханай «за той пра свет у зорках залатых...» («Здзіўляешся: за што табе я ўдзячны?...»), зведеных у пэўны час смутку і горычы часовага расстання («Над белым

святам сумавала танга...»), да драмы чалавека, які перажыў найцяжэйшую страту — смерць каханай. Радасць і сум, трывога і адчай у паэта з'яднаны высокім напалам пачуццяў.

Каханне дапамагае пазбавіцца душэўнай адзіноты, пераадолець безнадзеянасць. Гэтае пачуццё ў пээтычным свеце Н. Гілевіча набывае першасенс і мае вялікую духоўную каштоўнасць:

З таго, што суджана на свеце людзям,
Хай неба нас адным благаславіць:

Душэўнай згодай аж да дзён апошніх,
Каб на крутых заломах зім і лет —
Ні ўдар злабы, ні лёсу горкі посмех
Не раздваў наш непадзельны свет.

(«Не будзем, любая мая, не будзем...».)

Каханне — гэта «храм і апірышча душы Гілевіча-паэта. Любоў-каханне да Радзімы ў яго як бы падсвячваеца і правяраеца пачуццём каханыя да жанчыны» [4, с. 135]. Каханне набывае асаблівую прыгажосць, калі паэт прачула выказвае любоў да роднага краю:

Я хаджу, закаханы
У твае краявіды,
І шапчу як прызнанне:
О, мой край дарагі!
Зноў нясу табе ў споведзь:
І трывогі, і крыўуды,
І надзеі, і ўцехі,
І любоў, і грахі...
(«Я хаджу, закаханы...»)

Такім чынам, у лірыцы Н. Гілевіча знайшлі ўвасабленне і трапяткое пачуццё першага кахання, і «з асаблівай эмациянальнай настраёвасцю перададзены “сум апошняга расстання”, і іншыя душэўныя пачуцці-перажыванні, якія выказваюцца на хвалі пяшчотнага лірызму, з вялікай любасцю і закаханасцю сэрца» [4, с. 135]. У вершах паэта гучыць узнёслая музыка кахання, ён рамантызуе вобраз каханай.

Інтывмная лірыка ўвасабляе самыя розныя адценні найпрыгажэйшага з чалавечых пачуццяў — кахання. Гэта самая багатая і спрадвечная плынь лірычнай пазіі. Многія творы, у якіх выяўляеца захапленне каханым чалавекам, — меладычныя і кранальныя, вытанчаныя па форме. Паэзія пра каханне робіць чалавека больш чулкім, далікатным, лепшым, чысцейшым, дапамагае яму адкрыць у душы пачуццё прыгожага.

СУЧАСНАЯ ЛІТАРАТУРА

Ярка і адметна ў сучаснай паэзіі гучыць глас беларускага «Арфея, распятага на струнах ліры» — Леаніда Дранько-Майсюка. Вытокамі яго індывідуальнасці з'яўляюцца нязмуша-насць, непасрэднасць выяўлення, прачуласць кожнага радка:

Ты, — памножаная на неба
І падзеленая на страх, —
Здабываеш са смутку срэбра
Старажытных вясёлых драхм.

Ты далей, чым слова далёка,
І чысцей за ўсе халады...
Неурядлівы пясок сірока
Засыпае твае сляды.
(«Ты, — памножаная на неба...»)

Лірыка кахання прысутнічае ў кожным зборніку Л. Дранько-Майсюка. Да ранній інтымнай паэзіі належаць вершы «Мы разам, і расстанне, што было...», «Што мне зрабіць, каб ты была...», «Шчасце сустрэне цябе, быццам холад...», «Усё — падман, усё — падман...» і інш. Найбольш широка лірыка кахання прадстаўлена ў кнігах «Акропаль» (1994) і «Стомленасць Парыжкам» (1995). Арыгінальнасцю вызначаецца кампазіцыя апошняй кнігі, якая складаецца з «Інтрадукцыі», дзе ў форме дзённіка раскрываецца гісторыя апошняга кахання паэта, «Вершаў для А.» — нізкі вершаў пра жалочую прыгажосць і харство кахання, і эса «Стомленасць Парыжкам». Завяршаецца і адзін, і другі зборнік вершам «Guillaume Apollinaire», які на-дае ідэйна-эстэтычную завершанасць паэтычна-му трывіху і з'яўляецца своеасаблівым твор-чым маніфестам мастака.

Інтымная лірыка і паэтычных зборніках «Акропаль» і «Стомленасць Парыжкам» уражвае свежасцю назіранняў, глыбінёй перажыяння, нечаканасцю вобраза. Душа паэта напоўнена рамантычным пачуццём кахання і музыкай святла, чысціні, арфейнай узнёсласці. У адлюстрраванні прыгажосці, гармоніі і кахання Л. Дранько-Майсюк вельмі набліжаны да М. Багдановіча, які арыентаваўся на высокі эстэтычны ідэал красы. Лірычны герой паэта ахоплены памкненнем да духоўнага і мараль-нага ўдасканалення, імкнецца «сцвердзіць у сваёй душы перавагу вечнага над часовым» [3, с. 43]. Найвышэйшай праявай харства ва ўспрыманні Дранько-Майсюка з'яўляецца каханне. Паэтычны цыкл «Вершаў для А.» можна назваць «лірычнай сімфаніетай закаханай душы» [5, с. 51]. Тут бачны ўплыў блокаўскіх

«Вершаў пра Прыўкрасную Даму» і нізкі М. Багдановіча «Мадонны» на творчасць паэта. Сучасны паэт таксама стварыў вобраз таямнічай, загадкавай незнаёмкі, цудоўнай «дамы сэрца», яна — сама музыка і найвышэйшое харство:

Мне зразумела ўсё і ўсё не ясна —
Ці варты музыкі такой?!
Ці варты я хвіліны гэтай шчаснай,
Калі гучыць арфічна Ваши астры
Па-над пустой канцэртнай асакой.
(«У Вашым голасе квітнеюць астры...».)

У гэтым вершы Л. Дранько-Майсюк тонка раскрыў патаемныя зрухі і адценні чалавечай душы. Каханая для паэта — боскі падарунак лёсу. «Як блокаўская Незнаёмка, якая дыхае “духамі і туманамі”». А прыходзіць у “лугавой сукенцы” з “навальнічым водарам” маладога бярозавага лісця, з квæценню астраў у голасе. Астры — кветкі, якімі найбольш часта паэт расквечвае свае творы. У перакладзе з грэчаскай “астра” — гэта зорка» [7, с. 187].

У паэзіі Л. Дранько-Майсюка, як і ў А. Блока і М. Багдановіча, образ жанчыны звязаны з зорным небам. Але, нягледзячы на шматлікія падабенствы, «образ А. адметны і непаўторны ў беларускай паэзіі. А. — увасабленне Жаноцкасці, Кахання і Прыйгажосці. Гэта жанчына — мара, ідэал, які цалкам заварожвае душу паэта, бо атаясамлівае сабою нерасягальную духоўнасць, Выратавальніцу свету (паводле У. Салаўёва)» [7, с. 187], святы пачатак:

Ты, як малітва да Бога,
Недашаптаная мной,—
Чыстага снегу знямога
Над беларускай зімой!

Бачыць такое магчыма
Хіба што ў райскім агні,
Дзе не старэюць жанчыны
І не канчаюцца дні...
(«Ты, як малітва да Бога...».)

З другога боку, каханая паэта — рэальная жанчына, якая пакінула ў яго душы незабыўны след, без якога немагчыма было б раскрыць у вершаваным цыкле столькі адценняў кахання: рэўнасці («Калі званілі ў Кафедральным...»), «У майстэрні, дзе ружам не цесна...», «Мы дажылі да першага зімы...»), расстання («Патухла свечка летняя...», «Нам да Марыі Магдалены...»), лілейнага страху («Ты ведаеш, калі і што

сказаць...», «Над Прыпяцю і над Гарынню...»), захаплення («...і з нечакання ў дарагіх...», «Мы не бачыліся цэлае каханне...») і інш.

Такім чынам, каханне ў вершах Л. Дранько-Майсюка «паўстае як аб'ёмістae пачуццё, у якім ёсць хваляванне, светлы сум, захапленне, мары, пяшчота, але ёсць і расчараўанні, пакутлівае расстанне, боль. Меладычнасць і малаянічая асацыятыўнасць ствараюць специфіку лірычных твораў паэта. Яго вобразы заўсёды нясуць ідэальны пачатак, яны шматзначныя і каштоўныя ва ўсіх сваіх адценнях» [10, с. 117].

У згаданых паэтычных зборніках Л. Дранько-Майсюка пачуцці як бы набываюць колеры і абрысы кветак:

Я знаю ўсё па матчыным гародзе:
Там раніцаю шольсія ў акно
Міне кідае з ғрасою кімано,
І сонца іерогліф узыходзіць.

Настуркі мне захоўваюць эмаль,
Календула мне дорыць залатоўкі,
А ўсе чарнічна-жоўтая галоўкі
Сямейных братак — неспакой і жаль...
(«Мой сон пусты — як ваза, у якой...»)

«Паэтычны сад» Л. Дранько-Майсюка ўпрыгожаны цэлым багаццем кветак: ружамі («Ты

праплывай заўсёды нада мной // І ў ружу завівай маё дыханне»), васількамі («І з каленяў тваіх выпіваю // Фіялетавыя васількі»), лілеямі і незабудкамі («За мной бягуць лілеі, незабудкі І шольсі лімонавы пажар»), хрызантэмамі («Я ведаю цябе ад хрызантэм // І да радзімкі, самай патаемнай»), вяргінамі («Парнаскі снег, а першы наш мароз // Падорыць белыя вяргіні...») і інш. Кожная кветка сімвалізуе адметнасць, непаўторнасць кахання: лілея — кветка чысціні, цнатлівасці, знак высокай любові, петунія ўласблюе прывабнасць і пяшчоту, астры — шыкоўнасць і яркасць, рамонак — чысціню і святасць.

Такім чынам, у паэтычнай творчасці Леаніда Дранько-Майсюка пранікнёна і тонка выяўленыя станы душы закаханага лірычнага героя: ад радасных мрояў і летуцення да суму і светлай туѓі. Каханне — натхненне і шчасце, але раза і з тым і душэўныя пакуты-перажыванні. Леанід Дранько-Майсюк — паэт-рамантык і гіпрэсіяніст, які пашырае ўласную паэтычную прастору праз музычны гукапіс словам, ён клапоціцца пра лексічную, вобразную і стылёвую адметнасць верша. Паэт здолеў звязаць інтymную лірыку на новы ўзоровень мастацка-эстэтычнага спасціжэння духоўнага свету чалавека.

Сіні выкарыстанай літаратуры

1. Баравікова, Р. Дрэва для райскай птушкі : лірыка / Р. Баравікова. — Мінск : Маст. літ., 2007. — 270 с.
2. Баравікова, Р. Слухаю сэрца : вершы і паэма / Р. Баравікова. — Мінск : Маст. літ., 1978. — 95 с.
3. Бельскі, А. Вечныя імгненні хараства, або Паэт, які кахае / А. Бельскі // Крыніца. — 2001. — № 7. — С. 47—52.
4. Бельскі, А. Каса і смутак : дапам. для настаўнікаў / А. Бельскі. — Мінск : Маст. літ., 2000. — 237 с.
5. Бельскі, А. I. Сучасная беларуская літаратура: станаўленне і развіццё творчых індывидуальнасцей (80—90 гг.) / А. I. Бельскі. — Мінск : Нар. асвета, 1997. — 253 с.
6. Бельскі, А. Сучасная літаратура Беларусі / А. Бельскі. — Мінск : Аверсэў, 2000. — 127 с.
7. Брадзіхіна, А. В. Музыка кахання (па матывах паэзіі Л. Дранько-Майсюка) / А. В. Брадзіхіна // Terra Alba. — Мінск : Маладзёж. навук. тав-ства, 2000. — Т. 1 : Праблемы беларускага літаратуразнаўства. — С. 285—189.
8. Гілевіч, Н. Збор твораў / Н. Гілевіч. — Мінск : Маст. літ., 1996. — Т. 1 : Вершы і паэмы 1946—1976. — 350 с.
9. Гілевіч, Н. «І плямы на табе няма»: лірычны раман / Н. Гілевіч. — Мінск : Тэхналогія, 2003. — 26 с.
10. Дзянісава, Н. Адзінае выйсце — майстэрства: творчы партрэт Л. Дранько-Майсюка / Н. Дзянісава // Маладосць. — 2003. — № 3. — С. 114—122.
11. Дранько-Майсюк, Л. Стомленасць Парыжкам : вершы і эсэ / Л. Дранько-Майсюк. — Мінск : Маст. літ., 1995. — 191 с.
12. Лойка, А. Скрыжалі : выбр. / А. Лойка. — Мінск : Маст. літ., 1981. — 590 с.
13. Штэйнер, І. Самотная ў капелюшы на фоне саду / І. Штэйнер // Дрэва для райскай птушкі: лірыка Р. Баравіковай. — Мінск : Маст. літ., 2007. — С. 5—12.